



Учора ў сталіцы ордэнаноснай БССР выбаршчыкі, усе як адзін, прышлі да выбарчых урнаў і аддалі свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных — таварышаў Клімента Ефрэмавіча ВАРШЫЛАВА і Владзіміра Грыгор'евіча ВАНЕЕВА

НА ВУСНАХ УСІХ — ВЯЛІКІ СТАЛІН

Марозны зморк горада раліўна ўзвалі арыестры. Горад ажыў, заспяваў. Вуліцы напоўніліся людзьмі. Хутка 6 гадзін.

Яркімі, прыветлівымі атыямі пераспадан клуб Леніна — памяшканне 63 выбарчага ўчастка.

Шэсьць гадзін. Людзі ўвайшлі ў кабінеты, падшлі да ўрнаў, пачалі галасаваль за тых, каму даяраюць яны лёс вялікай, сацыялістычнай бацькаўшчыны, сваё жыццё, радасць сваіх дзяцей.

Свята было на тварох іх. Між груп узрадаваных, малых часта сустракаліся твары ўсхваляваных радасцю старыкоў. За ўсё сваё жыццё не помняць яны больш гурачэстай хвіліны. Вось спяшацца на выбарчы ўчастак старонка Бокуня Яўліга. Ёй ужо 87 год. Яна ідзе з дачкой. Яна амаль не спяць ноч, каб прагаласаваль адною з першых. Так, ай ёсьць за што галасаваль. Не старасць стала шчасліваю. Толькі ў апошнія годы свайго жыцця ле вачам так шырока адкрыўся свет. Яна лікідавала сваю непісьменнасць. І старонка Бокуня не хоча так сядзець. Яна яшчэ працуе. Вартуе залёныя насаджэнні на малым скверы. — Бачыце, якія стройныя, малатая дзеці выраслі там. Я расла разам з імі. Маім дзецям, унутым гуляць між іх. Яз радасна і хораша я адчуваю спё!

Ваправага, голад, пемра — ідзеба вяду. Ім не вярнуцца больш назад.

На 63 ўчастак, размешчаны паблізу вакзала, прыходзіць многа выбаршчыкаў, якіх грамадзянскі абавязак застаў у даросе. Прыходзіць пасажыры, паянныя брыгады. Яны паказваюць свае наведчанні на права галасавання, атрымліваюць бюлетэні і галасуюць. Радасна ўсхваляваны, выходзіць пасля выбару малатая прыватнік Пыхвалі Ваціл. Ён толькі што адышоў ад урнаў. Учора прыхаў ён з брыгады Украінскай Савецкай Сопялітычнай Рэспублікі, з горада Харлава. Ён абслугоўваў пасажы. Вялікі дзень застаў яго ў сталіцы БССР — у Менску.

Ідзе ідзе магутны, сталіскі народ. Гукі аркестра грываць. Урачыстыя маршы, як-бы адбіваюць агукныя настроі выбаршчыкаў, яны шчаслівымі ідуць галасаваль. Над глыбам пахмынеюць яркія, чырвоныя снігі.

На вуснах ва ўсіх — радзіма, вялікі Сталін, яго сарэтык, жалезны маршал ВАРШЫЛАВ.

На 63 выбарчым участку з 1200 выбаршчыкаў да 1 гадзіны ідуць прагаласавала 1064 чалавекі і 250 прывезлі на пасведчаных. Пятрусь БРОУКА.

Я ГАЛАСАВАЎ ЗА ЛЮБІМАГА НАРКОМА

Нарэшце прышоў дугачаканы дзень 12 снежня — вялікае свята народаў СССР, калі і я, на склоне сваёго год, не думачы аб ніякіх паназах, змог свабодна і смела падысці да выбарчых урнаў і апусціць свой бюлетэнь.

Ці мог я аб гэтым думаць да рэвалюцыі, калі быў сесарам і ў дадаток ганімым парскім жанарам, як палітычна неблаганадзейны? Вядома — не!

Ці мог я думаць да рэвалюцыі, не маючы спецыяльнай адукацыі, аб тым, што буду займаць пасаду тэхнолага заводу? Вядома не!

Ці мог я думаць да рэвалюцыі аб тым, што старасць мая будзе забяспечана? Вядома не!

Усё, аб чым калісьці мог я толькі марыць, цяпер дала мне савецкая ўлада, камуністычная партыя, кіруемая вялікім мудрым і дарогім нашым Іосіфам Вісарыянавічам Сталіным.

Вось чаму я з вялікай радасцю аддаў свой голас лепшаму саратніку Сталіна — жалезнаму наркому абароны таварышу Кліменту Ефрэмавічу ВАРШЫЛАВУ, бо тав. ВАРШЫЛАВ адзін з тых сінюў нашай радзімы, адзін з тых, якіх рука-аб-руку з Леніным і Сталіным дабывалі для нас светлае і радаснае жыццё.

Я, галасаваль за наш партыю, за намага дарагога і любімага Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна. ГІЛЯРЭВІЧ, тэхнолаг заводу імя ВАРШЫЛАВА.



Аднымі з першых да выбарчых урнаў 56 выбарчага ўчастка горада Менска прышлі ордэнаносца тав. Кісьлёў і сталевавец менскай швейнай фабрыкі «Настрычнік» тав. Маляў. НА ЗДЫМКУ — момант галасавання. Фото Я. Салавейчыка.



Учора ўсё краіна галасавала за лепшых сінюў партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Міхаліч выбаршчыкаў прышлі да ўрнаў, каб аддаць свае галасы першым і стойкім сінюм нашай сацыялістычнай радзімы. НА НАШЫХ ЗДЫМКАХ: алена — студэнтка Менскай зубаўрачэбнай школы тав. Я. В. Камініна апускае свой выбарчы бюлетэнь у урну. Справа — 18-гадовая грамадзянка Каўфман лл выбарчы урны. У цэнтры — выбарчая камісія 48 выбарчага ўчастка горада Менска па падрыхтоўцы урнаў. Фото Прыняльскага і Я. Салавейчыка.



Учора ўсё краіна галасавала за лепшых сінюў партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Міхаліч выбаршчыкаў прышлі да ўрнаў, каб аддаць свае галасы першым і стойкім сінюм нашай сацыялістычнай радзімы. НА НАШЫХ ЗДЫМКАХ: алена — студэнтка Менскай зубаўрачэбнай школы тав. Я. В. Камініна апускае свой выбарчы бюлетэнь у урну. Справа — 18-гадовая грамадзянка Каўфман лл выбарчы урны. У цэнтры — выбарчая камісія 48 выбарчага ўчастка горада Менска па падрыхтоўцы урнаў. Фото Прыняльскага і Я. Салавейчыка.



Учора ўсё краіна галасавала за лепшых сінюў партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Міхаліч выбаршчыкаў прышлі да ўрнаў, каб аддаць свае галасы першым і стойкім сінюм нашай сацыялістычнай радзімы. НА НАШЫХ ЗДЫМКАХ: алена — студэнтка Менскай зубаўрачэбнай школы тав. Я. В. Камініна апускае свой выбарчы бюлетэнь у урну. Справа — 18-гадовая грамадзянка Каўфман лл выбарчы урны. У цэнтры — выбарчая камісія 48 выбарчага ўчастка горада Менска па падрыхтоўцы урнаў. Фото Прыняльскага і Я. Салавейчыка.



Учора ўсё краіна галасавала за лепшых сінюў партыі Леніна — Сталіна, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Міхаліч выбаршчыкаў прышлі да ўрнаў, каб аддаць свае галасы першым і стойкім сінюм нашай сацыялістычнай радзімы. НА НАШЫХ ЗДЫМКАХ: алена — студэнтка Менскай зубаўрачэбнай школы тав. Я. В. Камініна апускае свой выбарчы бюлетэнь у урну. Справа — 18-гадовая грамадзянка Каўфман лл выбарчы урны. У цэнтры — выбарчая камісія 48 выбарчага ўчастка горада Менска па падрыхтоўцы урнаў. Фото Прыняльскага і Я. Салавейчыка.

СУСТРЭЧА

Пяцідзесяты ўчастак упрэ ажан лозунгамі, плакатамі, партрэтамі праваўраў. Яшчэ да ўваходу на ўчастак, члены камісіі, падыходзіць да яе: — Бабуля, чаму вы не пачкалі? Мы-ж вам казалі, што ў 10 гадзін дадзім машыну? — Не магла дачакацца, саколкі, не сядзіла дома, не магу. Вось прагаласую за нашых рожных — таварыша ВАРШЫЛАВА і за старыню горавета — таварыша Ванеева, тады ўжо як-небудзь адызюе мяне да хаты.

Яна падыходзіць да стала, паказвае свой пашпарт, атрымлівае бюлетэні, канверт і, як самае каштоўнае, аспярожжэ нясе іх і заходзіць у кабінку. Потым яна падыходзіць да ўрнаў і з радасным хваляваннем апускае канверт.

— Ну вась, я і прагаласавала. — з заячэй усьмешкай на твары заўвага яна члену камісіі, — цяпер можна дамоў ехаць на машыне.

У гэты час падыходзіць юнак, толькі што таксама прагаласаваль. Ён падхаць бабўльку пад руку.

— Пойдем, бабўлька, правіду да машыны. Я ўжо галасаваль.

— Вось і добра, саколкі. Эх, саколкі, — гэтакі... Якая радасць — гэта жыццё. Галужы і на ўсё, што тут адызваецца, і сэрца радуецца за нас, за спё, за нашу радзіму. Ды і што казаль! Аліным словам, хочацца жыць і жыць. Ды вась годзе мае ўжо старыя. Але нічога. Мы жылі ў хронных умовах, затое намы дзеці і ўнукі, вась і ў жыццё добра і будзеце жыць яшчэ лепш.

Выходзіць з памяшкання ўчастка, юнак падвозіць бабўльку да машыны, усаджае яе. Бабўлька адымае юнака і можа яго дадуе, ён пёлла развітваецца з ёю:

— Бывай, бабўлька, здарова. Треба спяшацца. Сёння ў нас рожныя па хаваю. Спяшайцеся.

— Івай, івай, саколкі... — І яна можа яшчэ раз пацїскае яму руку.

П. КАЗЯЛЕЦІ.

У КЛІНІЧНЫМ ГАРАДКУ

Менскі клінічны гарадок — дзевіцца сталіскай пяцігодкі. Яго выдатныя клінікі, асапашчоны навукай медыцынскай тэхнікы, — якая ілюстрацыя клопат бабўльшчыка партыі і савецкай улады аб чалавеку.

12 снежня людзі ў больнічных халатах, выбаршчыкі, прыказаныя хваробай да ложка, разам з усімі працоўнымі галасавалі за першых сінюў партыі і радзімы, за кандыдатаў у Вярхоўны Совет, вылучаных блокам камуністаў і беспартыйных.

У Клінічным гарадку 5 выбарчых участкаў. Яшчэ налічваліся ў палатах ішы гутаркі аб наыходзячым усенароўным сьвяце — выбару ў Вярхоўны Совет СССР. Выбаршчыкі з радасцю і хваляваннем чакалі гэтага дня.

Выбаршчыкі, якія самі не ў сїе рухачка, павозіліся на спецыяльных больнічных калёсках да выбарчага ўчастка, дзе і выконвалі свой ганаровы грамадзянскі абавязак. Да некаторых хворых павозіліся шырмай і урна, і выбаршчыкі тут-жа, у палатах, лл кожны атрымліваў магчымаць галасаваль.

Стары каліскі Голуб Раман Андрэевіч з калгаса «Міхайлава». Пухавіцкага раёна (цяпер знаходзіцца на лясчын ў першай хірургічнай клініцы), пасля галасавання выказаў наступную думку:

— Мне 70 год. — сказаў ён. — Я даўжэ да пчшаслава часу. Я добра памятаю пажкае мінулае. Цяпер жыву ў калгасе, жыву ў поўным дастатку. У мяне свой дом з сязьбай, карова, свіні, многа хлеба. Наша савецкая ўлада дала і нам, старакам, многа палечаннаў. Таму я сёння свой голас аддаў за нашага дарагога таварыша ВАРШЫЛАВА, за вяломага ўсім нам чалавека, які разам са Сталіным стайць за народ, за народную справу.

М. КІН.

УЗНЯЎСЯ ЁН БУРЛІВА І АДРАЗУ

Быў Менск ашча агорнуты туманам, Яшчэ стаў начнога зморку шоў, А ўжо даўно разбуджань быў равак, Ужо народ на выбары ішоў.

Фанфарны кліч і прывітальны гоман З гурбоў рэбят па вуліцах прабег. Хадой байца сям'я выходзіць з дому, Знікае зморк, скрыпіць сьмучым снег.

Сівенькі дзед пад аравам сьвітанья Сябе вянчаным шчасцем называў: З глыбокімі і вялікім хваляваннем Свой бюлетэнь ён першым апусціў.

Злосся, зноў на свет ён нарадзіўся, Дзесяці год — дзе-ж дзеялі яны? На выбары — вясёлым сніпкім Браты і ўнукі, дачкі і сыны.

Прывеслі голас з топарам і ўздыхна, Прывеслі думкі, волю, пачуццё — За нашу Партыю, за нашу Радзіму, За наша паўнакроўнае жыццё!

За таго, хто і ўсюды і заўсёды, Як Ленін, за народ прыгнечаны стаў; За таго, хто крэніцца сія народа, Хто ілях жыццю шчасліваму пракаў.

Дзень выбараў Вярхоўнага Совета. Анім палае горда ўанты сніг. Вялікі дзень! Гісторыя сусвета Такого дня не ведала ў вяха!

Узняўся ён бурліва і адразу, І наліваючы радасцю людской, І сонна свой пачасы абавязак Выконвала сумленна над зямлёй. Андрэй Александровіч. 12-ХІІ—37 г.

ТВАРЫ СВЯЦІЛІСЯ РАДАСЦЮ

Пяць з паловай гадзін раніцы. Водзаль ад выбарчага ўчастку № 66 раздзіліся гукі песені. Арганізавана ішы на выбары савецкія студэнты. Яны сінвалі песні аб сінім кавалыце, бліжэйшым саратніку таварыша Сталіна, аб тым, чым ён не выходзіць з вуснаў — аб Кліменту Ефрэмавічу ВАРШЫЛАВУ.

Не глядзячы на ранні час, усе яны ба-дэбры, жыццерадасныя, вясёлыя. Смяюцца, співаюць і ўсмехаюцца. Яны радуюцца за свай шчаслівае жыццё, за пудоўную сваю радзіму. Шчаслівае вяселье на тварах малатых выбаршчыкаў светчалі, што сары іх перапоўнены ўдзячнасцю да таго, пад чым муарам кіраўніцтвам народ заваяваў сваё шчаслівае жыццё, да твора самай дэмакратычнай у свеце Сталіскай Канстытуцыі — вялікага роднага любімага Сталіна.

Як толькі страккі галінічка паказалі 6, старышня выбарчых участкаў камісіі тав. Маскалёў запрасіў выбаршчыкаў прыступіць да галасавання.

Вось з памяшкання выходзіць студэнт ІІІ курса МШ тав. Трышк. Твар яго літаральна светчалі шчасцем. Ён у гэтым годзе дасягаў 18 год і ўвершыню атрымаў права выбараў у вышэйшыя органы свай ролнай савецкай улады. Таварыш Трышк паказаў неадкладна падысці перапоўніўшы яго сарца пачуццём:

— Я доўгі час чакаў вялікай мінуты, каб атрымаць магчымаць апусціць у выбарчы бюлетэнь з любімым імем тав. ВАРШЫЛАВА.

Непераважаму радасць і шчасце адчуў я, прыступачу да галасавання за дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР, аддаючы свой голас за Клімента Ефрэмавіча ВАРШЫЛАВА — жалезнага маршала, бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна. Галасуючы за кандыдатуру тав. ВАРШЫЛАВА, я тым самым галасаваль за любімага праваўра, за вялікага Сталіна, за дачейшы росквіт і магучнасць нашай радзімы, за шчасце народаў, яе наслядоўчых, за таржаста Івай Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, за пудоўную будучыню — за камунізм.

Калі таварыш ВАРШЫЛАВ зыстнуаў 7

МНЕ ВЫПАЎ ВЯЛІКІ ГОНАР

Пройдуць годы, забудзецца многае, але дзень 12 снежня, які з'яўляецца найшчасьлівейшым у маім жыцці, востаніцца ў маёй памяці назавешы. Імяна ў гэты дзень мне прадставілася магчымаць пабыць у нашай сталіцы, дзе меў шчасце галасаваль за любімага наркома Клімента Ефрэмавіча ВАРШЫЛАВА.

Непераважаму радасць і шчасце адчуў я, прыступачу да галасавання за дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР, аддаючы свой голас за Клімента Ефрэмавіча ВАРШЫЛАВА — жалезнага маршала, бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна. Галасуючы за кандыдатуру тав. ВАРШЫЛАВА, я тым самым галасаваль за любімага праваўра, за вялікага Сталіна, за дачейшы росквіт і магучнасць нашай радзімы, за шчасце народаў, яе наслядоўчых, за таржаста Івай Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна, за пудоўную будучыню — за камунізм.

11 снежня, слухаючы прамову таварыша Сталіна, я пакіяўся жыць і працаваць па-ленінску, па-сталіска. І першым крокам за ажыццяўлення гэтай дзятвы, я лічу тое, што я галасаваль за таварыша ВАРШЫЛАВА, які жыць і працуе так, як жыў і працаваў Ленін, як жыць і працуе Сталін.

КУРСАКОВ ВАСІЛІЙ Міхайлавіч, настаўнік быхаўскай напюўнай сярэдняй школы.

СВОЙ ГОЛАС Я АДАЎ ПАРТЫЮ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

12 снежня — дзень усенароднага свята. Раніцай уся мая сям'я — я, жонка, сын, 60-гадовая матка і ўсё жыхары нашага дома ў святочным настрою, арганізавана пайшлі на свой выбарчы ўчастак № 16, каб аддаць свае галасы за адных людзей нашай радзімы, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Мы ішы на выбары з вялікай радасцю, натхнёныя прамовай таварыша Сталіна перад сваімі выбаршчыкамі.

Ветліва і гаспінна апаткалі нас на выбарчым участку, у памяшканні 13-й школы. Ачуваўся, як расчулены і ўдзячны былі старыкі і інваліды, якім былі прадстаўлены легкавыя машыны.

З пачуццём гордасці савецкага грамадзяніна я аддаў свой голас за таго, хто дапамог нам дайсці свабоды і неадзержнасьці нашай любімай радзіме. — за блізкага і вернага саратніка вялікага Сталіна, жалезнага наркома абароны, першага маршала Савецкага Саюза К. Е. ВАРШЫЛАВА і за вернага сьмя большавіцкай партыі В. Г. Ванеева.

Галасуючы за гэтых кандыдатаў, я галасаваль за партыю Леніна—Сталіна, якая ішла на выбары ў блок з беспартыйнымі. Як-жа мне — выхадцу з белай сьлянскай сям'і, стаўшаму дзякуючы савецкай уладзе і партыі заслужаным артыстам рэспублікі, не аддаць свой голас за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных! Вось чаму ў мяне, у маёй сям'і і ва ўсяго савецкага народа ўчора быў шчаслівы, радасны дзень. В. І. ВЛАДАМІРСКІ, заслужаны артыст рэспублікі.

Я ГАЛАСАВАЛА ЗА ВАРШЫЛАВА

Уся краіна аб'ята радасцю і шчасцем. Прышоў дугачаканы дзень — дзень выбараў у Вярхоўны Совет СССР. І я, роўнапраўная жанчына савецкай краіны, пайшла з радасцю аддаць свой голас за вернага саратніка таварыша Сталіна — за жалезнага наркома таварыша ВАРШЫЛАВА.

Я аддала свой голас ВАРШЫЛАВУ таму, што ён усё сваё жыццё аддае справе партыі Леніна—Сталіна.

Пад яго кіраўніцтвам наша Чырвоная Армія вырасла ў самую магучую армію ў свеце, якая зможа даць у любую мінуту нябачаны яшчэ нікім адпор любому ворагу, які толькі падумае пасягнуць на нашу савецкую аямлю.

Я, галасуючы за таварыша ВАРШЫЛАВА, галасавала за нашу радзіму, за нашу партыю, за наша шчасце, за камунізм! М. ГІЛЯРЭВІЧ, хатняя гаспадыня.

ВЫБАРЫ Ў ПОВЕЗДЗЕ

(Ад нашага спец. карэспандэнта ў поезде № 90 Менск — Днепрапетроўск)

5 гадзін 35 мінут. Сігнал дзжурнага па станцыі — і праз некалькі хвілін магутны паравоз-прыгажун разбязе марозіцу цемру зімовай раніцы.

Унутранае абсталяванне вагонаў захлале прыгожасцю і культурнасцю. Колькі любі і ўвагі да савецкага пасажыра, да выбаршчыка! Ножны столик паркірт белай скадеркай, на сталах — жыўныя букеті, настольныя лампы, графіны з вадою, вокны заапаншаны беласнежнымі фіранкамі і прыгожымі шторамі. На падлогах усаздзены мяккія дарожкі.

Памяшканне выбарчага ўчастка асабліва старанна ўпрыгожана.

Пачынаецца галасаванне. Першым апусціў свае бюлетэні тэхнік-булаўнік Наркаммацпрама тав. Глаз. Ён едзе ў службовую камандзіроўку ў Днепрапетроўск.

Другі — тав. Мязведкаў, ваеннаслужыч Н-скай часці.

Урачыстыя і расхваляваныя першымі ў свеце сапраўды дэмакратычнымі і сапраўды свабоднымі выбарамі, падыходзіць выбаршчыкі адзін за адным і апускаюць свае бюлетэні.

У дзень выбараў поезд ідзе некаль хутчэй. Машыніст ведае, што а ім едуць шчаслівыя людзі шчаслівай радзімы. Сёння едуць выбаршчыкі Краіны Советаў.

Г. ТАРАН.



Адвядушына галасавала налгаснае сплланства за патрыятуў нашай сацыялістычнай радзімы, за лепшых сінюў партыі Леніна—Сталіна. НА ЗДЫМКУ — 75-гадовы віч Хадан апускае свой выбарчы бюлетэнь у урну. Фото В. Ліна.



НЕЗВЫЧАЙНАЯ УРАЧИСТАСТЬ

АСНАВІЧЫ. (Наш спец. кар.). Напярэдадні выбараў памяшканне Лутыцкага выбарчага ўчастка № 8 прыняла святлоны выгляд, але такой урачыстасці, якая наступіла ў ноч на 12 снежня, яшчэ ніхто не бачыў.

Чырвані, лозунгаў і плакатаў абвілі будынак выбарчага ўчастка. На пачатку транспарантах напісаны асобныя артыкулы са Сталінскай Канстытуцыі.

— Дзень выбараў у Вярхоўны Совет — усенароднае свята — гаворыць словы ў электрычным святле.

Да пачатку галасавання чакальна зал была запоўнена. У светлым пакоі, абсталёваным мяккай мэбляй, размясціліся выбаршчыкі. Твары іх зяліста радасцю і прасем. Адно слушаюць радыё, другія чытаюць свежыя газеты, якія толькі што прыблелі пачынаючы, трэція граюць у дамно, вядучы паміж сабой размовы.

Прыходзяць усё новыя і новыя выбаршчыкі.

Сялі прывяло ўсіх выбаршчыкаў адно імкненне — выказаць сваю блізкавую любоў і адданасць большавіцкай партыі, радзіме, прыватнаму народу таварышу Сталіну. Калгаснікі з вылікай увагай слухалі па радыё рэдакцыю, любімага праўдара таварыша Сталіна на сходах выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы. Мудрыя і асьцяжныя словы праўдара далі новы прышпільны отузілзама. На вуснах кожнага — імя таварыша Сталіна, які даў зможнае калгаснае жыццё, стварыў новую Канстытуцыю, самую дэмакратычную ў свеце.

У адказ на прамову таварыша Сталіна, выбаршчыкі прылі аддаць свой голас за большавіцкую партыю, за кандыдатаў блоку комуністаў і бешарэйных.

Першай палыходзіць да сакратара камісіі сям'я з 5 душ калгасніка Івана Максімавіча Чаробка. Бацька Іван падае сваю працоўную кніжку, за ім падаюць сыны яго, жонка і нявестка. У кніжках бачна, што сям'я Івана зарабіла больш 1,5 тыс. працэнтаў, а на іх атрымала дзесяткі пудоў хлеба, сотні пудоў бульбы і многа грошай.

— Жывем мы добра, сынок, — кажа сакратару камісіі гонарар сям'і. — За наша пачынае жыццё мы прышлі сёння галасавань.

Пасля галасавання выбаршчыкі ідуць у наступны пакой і апускаюць канверт з бюлетэнямі ў урнах. Твары ў гэтых людзей зяліста пачынам і задаволеннем. І старыя і моладзь адыходзяць ад урнаў з пачуццём вялікага гонару грамадзян Савецкага Саюза.

— Я выканаў доўг савецкага грамадзяніна, — кажа стары калгаснік Іван Андрэй. — Я аддаў свой голас за нашых кандыдатаў таварышоў Ілліну і Гарачова. Галасуючы за іх, я ўсёй душой галасавал за таварыша Сталіна.

— Вывайце здаровы, — кажа 80-гадовая бабушка Наталія Чаробка, апускаюшы канверт у скрынку. — Ніколі не ачуваў маё сэрца такой радасці, як сёння.

Доўга за поўнач доўжыцца народнае лікаванне. На большасці выбарчых участкаў ужо да вечара скончылася галасаванне, але выбаршчыкі не разыходзяцца. Над вёскамі чуваць спеўны пачына і радасці, у якіх народ славіць Сталінскую Канстытуцыю і яе тварца вялікага Сталіна.

ЛОСЬ.

РЭКОРД КАВАЛЯ ЛАТЫШЭУСКАГА

ВІЦЕБСК. 11 снежня. (Кар. «Звязды»). Рыхтуючыся да сустрэчы гістарычнага дня — 12 снежня, патхніны Зваротам ЦК ВКП(б) да ўсіх выбаршчыкаў, каваль-стаханавец станкабудавнічага заводу імя Кірана тав. Латышэўскі ўстанавіў новы рэкорд.

Прапуючы на 3-й змене, почыу з 10 па 11 снежня, тав. Латышэўскі на працэсе коўлі таек за лямпоўк з балотным плугам Фамічына выканаў сваю норму на 655 проц. Гэтым самым тав. Латышэўскі перакраў устаноўлены ў першы дзень сталінскай докды рэкорд знатнага станаўнага каваля Ліна.

Падпіска ПРЫМАЕЦЦА: Москва, ул. Равава, дом № 3, помещеніе 74, Дыяназінторга.

Грошы пераводзіць: Москва, Дзяржаўнае Оудленіе Госбанка, счэт № 80188 ДНДЛОЗІВІТОРТА.

АДРАС РЕДАКЦЫІ І ВЫДАВЕЦТВА: Менск, Савецкая, 63. ТЭЛЕФОНЫ РЕДАКЦЫІ: рэдактары — 21-352; сакратарыята — 21-353, 20-430; аддзелаў партыйнага — 21-355, савецкага будаўніцтва і гаспадарства — 21-356, адукацыі — 21-357.

Уп. Галоўлітбела № К—3186.

Друкарня «Звязды», Менск, Савецкая, 63

Ю. Л. Б.

Аддзел аб'яў званіць па тэлефону 21-845

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Сундукі незараемыя — ад 400 да 700 руб.

Жалезныя шкатулкі — ад 200 да 300 руб.

Незараемыя шафы розных памераў па цене ад 700 да 3000 руб. з падстаўкамі.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.

Заназы накіроўваюце па адрасу: МЕНСК, РОГ, КОМСАМОЛЬСКАЯ І КАРЛА МАРКСА (Дом Наркамеса), тэл. 20-567.



Куренты Менскага ваеннага вучылішча тт. В. І. Капелін і І. А. Шульга ўпершыню выбіраюць вышэйшы орган савецкай улады. НА ЗДЫМКУ — момант галасавання. Фото Я. Салавейчыка і С. Грына.

СОВЕЦКАЯ СЯМ'Я

Нілаўна дэчык Н-скай авіяцкай Нікалай Іванавіч Рыбакоў прыслаў пісьмо сваёму, які жывуць у Менску. Як гэтае пісьмо, так і адказ мацеры на яго вельмі ярка характарызуе ітчасны і радасны быт савецкай сям'і, высокую палітычную свядомасць і актыўнасць працоўных, якія ў гэты гістарычны дні выбарчай кампаніі жывуць адзінымі думкамі, адзінымі імкненнямі — паслаць у Вярхоўны Совет СССР лепшых сыноў партыі і народа, кандыдатаў блока комуністаў і бешарэйных. Ніжэй мы (са згоды аўтара) змяшчам пісьмо тав. Рыбакова і адказ на гэтае пісьмо мацеры дэчыка Саб'я Ефімаўна Рыбаковай.

ПІСЬМО МАЦЕРЫ

Дарагія дзеці! Перш за ўсё вітаю вас з нараджэннем другога сына — Генечкі. Сэрдэчна рада за вас і дзякую за запрашэнне прыхаць. Я сама імкнуся да вас усёй душой, ведаю, што зараз я асабліва была-б патрабна Марусі — магла-б дапамагчы ёй сваім вопытам і парадзі.

ПІСЬМО СЫНА

Дарагія мае! Выбачайце, што так доўга не пісаў. Я зараз вельмі заняты, мяне выбралі старшынёй участкавай выбарчай камісіі, а гэта справа вельмі сур'ёзная і патрабуе вялікай увагі і работ.

ПРАВЛ ГЕРМАНСКАЙ СПРОБЫ ПАСРЭДНІЦТВА ў Кітаі

ЖЭНЕВА, 11 снежня. (БЕЛТА). Згодна паведамленню, атрыманых з кітайскіх крыніц, у аўтарытэтных кругах у Ханькоу заявілі наступнае: «Германскі ўрад прапанаваў свае паслугі ў якасці пасрэдніка для спынення кітайска-японскага канфлікту і вырашэння спрэчных пытанняў паміж гэтымі краінамі. Выражаючы ўсё сваё ўдзячнасць за прыняццё пачуццёў, кітайскі ўрад, тым не менш, прапанаваў зварот пратрымлівацца з пэўнага часу, пакуль Японія не правяць неабходнай шырыні і павелі да тэрытарыяльнай і адміністрацыйнай падаснасці Кітаю».

АДЗВА КІТАЙСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 12 снежня. (БЕЛТА). Газета публікуе зварот кітайскага насельніцтва Шанхая да ўсяго кітайскага народа. Трохмільянае кітайскае насельніцтва Шанхая, гаворыцца ў звароце, заяўляе, што, не глядзячы на тое, што Шанхай ужо на працягу месца знаходзіцца ў руках японцаў, яно пажам на старане цэнтральнага ўрада і яго кіраўнікоў і гатовы аддаць сваё жыццё за рэспубліку. Жыхары Шанхая не пойдуць ні на якое супрацоўніцтва з ворагамі, не будуць куляць японскіх тавараў і не будуць прымаць уезд у якой-небудзь зямлі, якая належае супроць інтарэсаў нацыі. Яны рашуча адмаўляюцца прызнаць маршалаў і ўрада, створаны ў Шанхаі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

ЛОНДАН, 11 снежня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што кітайскія войскі адбіваюць японскія атакі на Нанкін. Карэспандэнт, абвясняючы зваы японцаў, указвае, што загароды ля фортаў Цзын-Інь не разбураны, і японскі карабля не ўдалося прайсці ўверх па рацэ Янцзы. Нанкінскі карэспандэнт газеты «Таймс» указвае, што ўчора ноччу кітайскія войскі лічча ўтрымлівалі горы на ўсходзе ад Нанкіна, што пануюць над прылягаючым раёнам.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ. 9 снежня рэспубліканскія батэраі больш дурх галін бамбардыраваці пазіцыі і скапленні войск мянежнікаў у раёне вёсак Эспіноса дэ Энэрас і Эль Порціяло. Ваенныя аб'екты мянежнікаў, на дзясянае наглызальніцаў, сур'ёзна пацярпелі. У раёнах Сан-Рафаэль і Эль-Эспінар рэспубліканскія артылерыя абстрэла і рассяла некалькі скапленні мянежнікаў. Рэспубліканскія батэраі пазверглі інтэнсіўна бамбардыроўку ваенна завод у Толедэ.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ. Мясеннікі падрыўныя 9 снежня атаку ў раёне Сара дэ Ла Муэрта, але былі адбиты. У сувязі з узмаўман вады ў Баро ніжкі бэрагі гэтай ракі запалены, што прымуціла мянежнікаў пакінуць пазіцыі ў Эль-Бурго і Пуэрта дэ Фуэнте.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ. Рэспубліканская авіяцыя, атрымаўшы весткі аб кантраціцы сіл мянежнікаў у раёне паміж Пертыгера і Лесіньена (на ўсходнім фронце), бамбардыравала 9 снежня ўказаны раён, прычымны мянежнікам вялікі разбуранні і значныя страты. Рэспубліканскія самалёты ўдала вярнуліся на свае базы.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

9 снежня 20 самалётаў мянежнікаў, суправаджанні калі 40 знічальнікаў, прававалі бамбардыраваць аэрадромы ў Бухаралос і Канласос, на арагонскім фронце. Рэспубліканскія самалёты ўступілі ў бой з фашыскай авіяцыяй. Былі збиты два бамбардыроўшчыкі і два знічальнікі мянежнікаў. Тры фашыска знічальнікі вымушаны былі зрабіць пасадку на сваей тэрыторыі. Цяжка ранены германскі лётчык аднаго са збитых фашыска самалётаў узят у палон.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

КІТАЙЦІ АБАРАНЯЮЦЬ НАНКІН. ЛОНДАН, 11 снежня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што кітайскія войскі адбіваюць японскія атакі на Нанкін. Карэспандэнт, абвясняючы зваы японцаў, указвае, што загароды ля фортаў Цзын-Інь не разбураны, і японскі карабля не ўдалося прайсці ўверх па рацэ Янцзы. Нанкінскі карэспандэнт газеты «Таймс» указвае, што ўчора ноччу кітайскія войскі лічча ўтрымлівалі горы на ўсходзе ад Нанкіна, што пануюць над прылягаючым раёнам.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ. 9 снежня рэспубліканскія батэраі больш дурх галін бамбардыраваці пазіцыі і скапленні войск мянежнікаў у раёне вёсак Эспіноса дэ Энэрас і Эль Порціяло. Ваенныя аб'екты мянежнікаў, на дзясянае наглызальніцаў, сур'ёзна пацярпелі. У раёнах Сан-Рафаэль і Эль-Эспінар рэспубліканскія артылерыя абстрэла і рассяла некалькі скапленні мянежнікаў. Рэспубліканскія батэраі пазверглі інтэнсіўна бамбардыроўку ваенна завод у Толедэ.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ. Мясеннікі падрыўныя 9 снежня атаку ў раёне Сара дэ Ла Муэрта, але былі адбиты. У сувязі з узмаўман вады ў Баро ніжкі бэрагі гэтай ракі запалены, што прымуціла мянежнікаў пакінуць пазіцыі ў Эль-Бурго і Пуэрта дэ Фуэнте.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ. Рэспубліканская авіяцыя, атрымаўшы весткі аб кантраціцы сіл мянежнікаў у раёне паміж Пертыгера і Лесіньена (на ўсходнім фронце), бамбардыравала 9 снежня ўказаны раён, прычымны мянежнікам вялікі разбуранні і значныя страты. Рэспубліканскія самалёты ўдала вярнуліся на свае базы.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

9 снежня 20 самалётаў мянежнікаў, суправаджанні калі 40 знічальнікаў, прававалі бамбардыраваць аэрадромы ў Бухаралос і Канласос, на арагонскім фронце. Рэспубліканскія самалёты ўступілі ў бой з фашыскай авіяцыяй. Былі збиты два бамбардыроўшчыкі і два знічальнікі мянежнікаў. Тры фашыска знічальнікі вымушаны былі зрабіць пасадку на сваей тэрыторыі. Цяжка ранены германскі лётчык аднаго са збитых фашыска самалётаў узят у палон.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Рашэнне італьянскага ўрада ніякім чынам не можа аказаць які-небудзь уплыў на палітыку Англіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ВЫХАД ІТАЛІІ З ЛІГІ НАЦЫІ. ЖЭНЕВА, 12 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар піша, што намер італьянскага ўрада выйсці з Лігі нацыі ужо даўна прабачыўся, і канчатковае рашэнне італьянскага ўрада ў гэтых адносінах разгледзецца, як прызначна дэ-юре фактычна існуючага становішча. У Лондане лічыць, што італьянскі ўрад прыняў гэтае рашэнне з мэтай амянчальна увагу насельніцтва ат затрудненні у краіне. Р